


---

## Алесь Разанаў

---



...мы ў зьменах,  
і, быццам няскончаны твор,  
не супадаем з сабой...

---

## Версэты

### У невядомай далёкай сядзібе

З няскоранасьці спрабую выкаваць  
зброю,  
але пад наглядам палі і ляды,  
і на дарогах вораг.

Старыя знаёмцы хаваюць твары,  
і вокны будынкаў у аканіцах.

Я адыходжу ў пярэдадзень.

За плячыма, чакаючы,  
што перайначыцца час,  
застаюцца нямымі хаўруснікамі магілы.

У невядомай далёкай сядзібе,

зродненай з нетаропкай людскою гаворкай  
і гаманою дзіцячай,  
нанова пачну свой шлях.

### Узвышша

Выспела жыта, і перайшло поле  
паволі з нізіны на ўзвышша.

Тое, што здолела спраўдзіцца,  
спраўдзілася і зазірнула ў разгорнутае бязьмежжа,  
тое, што здолела высьпець,  
выспела і аддало развазе празрыстую абалонку,  
тое, што здолела ўзняцца,  
ззаду пакінула лук і стрэлы  
і засталася бяз мэты.

Кружляе з кароткімі ўсклікамі  
над узвышшам ільсьністы сокал.

Выходзяць да самай дарогі на ўзвышшы  
з жыта чырвоныя макі і сінія васількі.

### Драпежная птушка

Драпежная птушка садзіцца на плот  
і ўсчынае са мною сваю размову.

Блішчыць яе цёмнае вока,  
і востра ў дрэва ўцінаюцца кіпцюры.

Яна прыцягнулася ўладна абсягам,  
дзе я пільную пакінутыя сядзібы, і я  
ёй прыношу ежы, якою жыўлюся і сам.

Аднак яна не бярэ яе: гэта ня тая ежа,  
якую яна асягае ў сваім неспасьціжнім  
палёце і якая яе вызваляе  
з-пад цёмнай улады зямлі.

Тады я наломваю ў жменю  
і падаю ёй сярнічных галовак:  
пэўна, гэта зусім ня ежа, але адну  
за адною драпежная птушка зьдзёўбае іх.

«Ляцім!..» — яна ускліквае, зрушваючыся,

і з дзюбы, бы корміць нядужае птушаня,  
у рот мне ўкладае часьцінку прынятага  
ёй пачастунку —

і я, супадаючы з нечым,  
дагэтуль утоеным, бачу: нібы ў зярнятах,  
прастора ў зыркiх іскрынах,  
і чую: сядзібы — у галасах.

\* \* \*

Самая большая навіна ўжо нам  
вядомая адпачатку, і, нібы дарунак,  
у словы ўкладаецца загадзя водгук.

Мы ў зьменах, і, быццам няскончаны  
твор, не супадаем з сабой, і пакуль,  
вымаўляючы, удакладняем, хто і нашто мы,  
трымае наводдалі нас наступнасць,  
але калі то адной, то другою  
сваёю думкай угадваем першазадуму,  
з бездані звоніць, яе выяўляючы, звон,  
а ў цемры запальваецца вясёлка.

### Дубы Заходняга краю

На ўзгорку і ўздоўж дарогі волаты:  
так укладаецца век у вашы паставы,  
што, бачачы вас, міжволі мы  
ганарымся сабой і сябе далучаем да вашай,  
пазначанай веліччу, грамады.

Дубы Заходняга краю!..

Дужым памкненнем вы падымаецеся  
над зямлёю і падымаеце з нетраў зямлі  
вам давераны ёю цяжар, яго абдымаючы дбайна —  
нібы несяце пасланьне з пары,  
незалежнай ад непагадзі і пагоды,  
у другую такую ж пару.

Вы адпачатку ў здзяйсненні, а мы  
вымаўляем толькі і, нетрывалыя ў тым,  
што нас вылучае, у знадворным шукаем апору,  
але, то западаючы ўдалеч,

то аб'яўляючыся паблізу,  
вы, нібы досьвед, зьведаны некалі намі,  
знаходзіце нас і моўчкі ўводзіце нас у айчыну,  
намі пакінутую незнарок.

### Лясьнік Амелька

Лясьнік Амелька чытае ўначы  
старую сьвятую кнігу і ў ёй вычитвае,  
што ён сёння памрэ.

Ён зачыняе наглуха дубовыя аканіцы,  
закрывае на засаўку і завалу дзьверы,  
убівае ў сьцяну лесьніковы свой нож  
і кладзецца на лаву спаць.

І чуе праз сон, як нехта настойліва  
стукаецца ў дзьверы і ў аканіцы,  
як за сьцяною блукаюць трывожныя галасы,  
але абудзіцца ня можа.

Ён сьпіць і ня ведае, што з-пад зямлі  
прабілася раптам чырвоным  
вірлівым патопам крыніца,  
што навакольныя вёскі ў ад'ездзе  
і што яго хата ў крыві.

### Зімовыя прыцемкі

Белая ціша ўслала палі і пагоркі.  
Цямнее ўдалечы лес.

Нібы загарнуліся сьпісанья старонкі  
і адгарнулася новая,  
адступілі ў мінулае вабныя краявіды  
і занямелі дзеі, што ўражвалі навіною,  
а з імі таксама людзі,  
каб услухоўвацца моўчкі цяпер у тое,  
што, не спытаўшыся ў іх,  
настала і авалодала навакольлем.

Запальваюцца ў невідушчых дамах агні.  
Чыйсьці самотны голас,  
агортваючыся ў адгалосьсе,  
кліча кагосьці дамоў.

Ля дарогі — капліца.

## Пажары

Хто наступаў — наперад сябе  
пасылаў пажары,  
хто адступаў — пакідаў іх ззаду,  
а хто заставаўся...

Колішні першы ў сяле трактарыст  
Сяргейка зачыніцца ў хаце, пааблівае  
сьцены бензінам і чыркне сярнічкай;  
колішні першы ў сяле асілак Васіль  
у збан пазьлівае з бутэлек шчырага першаку,  
асьвеціць полымем сінім і паднясе да вуснаў;  
колішні першы ў сяле перакупшчык  
Савэля будзе хадзіць кругамі  
вакол папялішча і біць сябе ў грудзі...

Вялікі Сялец, у Сяльцы пажары,  
а людзі то каля іх, то ў іх.

## У царкве

Мы дужаемся ў царкве.  
Я з гэтага сьвету, а ён з таго:  
сябры, разьяднанья лёсам.  
Калі мяне адужае ён,  
ён забірае мяне з сабою,  
калі адужаю я — ён застаецца тут.

Кожны з нас мае тое, што мусіць  
перамагчыся і мусіць перамагчы.

На нас пазіраюць пільныя абразы.  
Самі сабою запальваюцца  
і згасаюць сьвечкі.  
Лічаць мае і яго перамогі й паразы  
накрэсьленыя ў паветры крыжы.  
І царква вагаецца разам з намі  
між сьветам гэтым і тым.

## Навальніца

Зрушыўся з месца дол,  
усланы лагчынамі і курганамі,

і заслانیў нябёсы.

Хаваюцца гнёзды і норы ў раптоўны змрок,  
а ў гнёзды і ў норы тыя, што засялялі,  
нядаўна зусім, навакольле і,  
кожны па-свойму, у ім валадарылі.

Каля ганку збіраецца і перайначвае  
час падзея, якая ня хоча акрэсьліцца  
і назвацца.

Шукае маланка сьцежку.  
Па бездарожжы, адразу ва ўсе бакі,  
разыходзіцца гром.

### **Кожны**

На гэтым беразе грамада,  
і кожны ў ёй мае сваё імя і сваё аблічча,  
на тым нікога;  
на гэтым беразе гамана,  
адна, калі мір, і другая, калі вайна,  
на тым ні вайны, ні міру, ні гаманы;  
на гэтым беразе, што адбылося,  
ня можа адбыцца нанова,  
на тым няма чаму адбывацца;  
на гэтым беразе кожны чытае сябе  
па словах і лічыць па лічбах,  
на тым загадзя зьлічаны і прачытаны.

А між абодвума імі плынь,  
а між абодвума імі мост,  
а між абодвума імі кожны.

### **Падарожжа Альжбеты па родным краі**

«І трэба ж!..» — не перастае  
здзіўляцца Альжбета.

Учора яна падалася з сябрынай  
выдатных калгаснікаў і калгасніц  
у падарожжа па родным краі,  
і малады настаўнік ім адкрывае вочы  
на тое, што ёсьць.

І бачыць Альжбета, што іхнія хаты

ня проста хаты,  
а ўпісаныя ў абсягі нябёсаў саборы,  
што боханы хлеба, якія яны купілі  
на кірмашы, разгорнуты, нібы кнігі,  
і важкія словы выкладзены на іх,  
што іхняя рэчка Малечка ўвабралася ў веліч  
і маляўніча плывуць па ёй  
зараз з узнятымі ветразямі чаўны...

«А я і ня ведала, што так гожа  
лучацца Доля з Высокім,  
звыклае з незвычайным,  
тое, што бачыцца мне, са мной»,  
— прызнаецца Альжбета,  
а іхні настаўнік ёй, пасьміхаючыся,  
тлумачыць: «Яшчэ мы ня скончылі падарожжа,  
мы толькі яшчэ пачалі адкрываць свой край!..»

### Габрайскія могількі

Яны зрасьліся з травой,  
яны зрасьліся з зямлёй,  
яны зрасьліся з няпамяцьцю і нябытам...

Мястэчка пашырылася  
і ўвабрала іх у свае абсягі,  
і напалам раскроіла іх дарога,  
а камяні з незразумелымі літарамі  
местачкоўцы пабралі сабе —  
хто ў падмуркі, хто ў мур.

І з гэтага боку, і з гэтага, і з таго  
іх атуляюць падворкі і агароды.

Пасьвяцца гусі на іх і козы  
знаходзяць спажытак, а дзеці,  
калі збіраюцца разам,  
гуляюць на іх у сваю лапту.

На іх ня водзяцца здані страху,  
і над нікім ня маюць яны аніякай улады,  
а час — над імі.

Так, яны ёсьць, але ёсьць у н я м а,  
Так, іх няма, але ў ё с ь ц ь.

## Шэрыя гусі

Спачатку Ян думаў, што гэта  
крылатыя бомбы, і міжволі памкнуўся  
пад шаты блізкага дуба, а ўгледзеўся —  
убачыў, што гэта ляцяць да зямлі шэрыя гусі.

Такое пасланьне паслалі  
нябесныя караблі, што нейкі час нерухома,  
нібы разважаючы, што ім рабіць,  
віселі над сьціхлым, гатовым  
прыняць сваю долю, мястэчкам.

А гусі, ледзь апусьціўшыся,  
падаліся ўсёй чарадою да Яна і,  
абступіўшы яго, як брата,  
што быў згубіўся і вось адшукаўся раптам,  
выклікалі-вымаўлялі свае безназоўныя словы,  
якія, на дзіва, Ян разумеў.

«Неба спусьцілася на зямлю,  
і першапачатак з намі. У ім вызваленьне,  
у ім ратунак, у ім жыцьцё»,— сказаў,  
што спазнаў і чым сам ужо стаўся, Ян  
самапершым людзям, з якімі спаткаўся,  
і шчаснай, зарослай травой мурожнай,  
сьцяжынаю рушыў насустрач  
шынкам і бажніцам з гусінаю чарадою  
ў блізкі, утулены ў лета, сьвет.

## Падзея

Зямля нахіляецца.  
За паветра хапаецца чорны агонь.  
У сьведкі просіцца камень.

Глядзяць то ў адно,  
то ў другое люстэрка маскі.  
«Паўторам, што мы праходзілі ўчора»,  
— вядзецца пад небам адкрытым  
адкрыты ўрок.  
На іконе сьвяты ўздымае руку.  
Каля дзвярэй — падзея.

**Рымская дарога**

Грувасткія важкія камяні ўклаліся ў дол...

І калі я прыходжу да іх,  
паволі яны скранаюцца з месца  
і за абсягі знямелых стагоддзяў  
вядуць сустрэчу, і ў ёй супадае,  
дзелячыся сабою, тое, што ўмее назвацца,  
і што бяз назвы зусім.

Гэтак складаецца верш,  
і паэту ён — перамога, а дзе перамога —  
там Рым, але той, хто прыходзіць  
да крайняга каменя рымскай дарогі,  
сябе забірае з пройдзенага,  
і нічога ня ведае ўжо нават верш аб ім.